





# ЗАДАЧЫ ІІ-Й СЭСІІ Ц. В. К. С. С. Р.

(Артукл старшыні Ц. В. К. С. С. Р. і старшыні Ц. В. К. С. С. Р. тав. А. Чарвякова).

Разгляд і зацьверджаньне бюджэту на 1925-26 год. Бюджэт бягучага году мае асаблівае значэньне. НЭП—не адступленьне, а наступленьне. НЭП—стратэгічны маньўр дзеля наступленьня перастроеным фронтам. Бюджэт СССР няўхільна і хутка расьце, адпаведна агульнаму росту народнай гаспадаркі. Сацыялістычнае будаўніцтва вымагае асабліва пільнага і дасканальнага ўчоту сродкаў і найвялікшай плянавасьці ў працы. Прашчоты падрываюць плянавасьць у працы. Лепш ісьці памалу, але напэўна. Бюджэт на 1925-26 год павінен прадугледзіць забесьпеку СССР эканамічнай самастойнасьці. Заснаваньне рэзэрваў дзеля эканамічнага маньўраваньня. Вырашэньне задачы па індустрыялізацыі краіны. Дзяржаўная сацыялістычная прамысловасьць усё больш становіцца авангардам народнай гаспадаркі СССР. Сельска-гаспадарчы падатак. Шырокія гушчы сьлянтства выўляюць вялікую актыўнасьць у вырашэньні пытання аб адзіным сельска-гаспадарчым падатку. Падатак павінен выплачвацца ў залежнасьці ад прыбытковасьці гаспадаркі. Мяцовыя фінансы. Доклад Украінскай ССР. Савецкая Ўкраіна пасля РСФСР—найбольш магутная частка СССР. Савецкая Ўкраіна моцная, як неразлучная частка ССР. Канстытуцыйныя пытаньні. Савецкі Саюз—новая дзяржава ня толькі па форме, але і па сваёй істоце. Новыя мэты савецкай дзяржавы, новае савецкае ўраўменьне дзяржаўнасьці, пабудова савецкай дзяржавы—настойна вымагае выпрадоўкі новых прававых нормаў. Разгляд законаў, прынятых Прэзыдыумам ЦВК СССР.

Галоўнае месца ў працы сёі павінен заняць разгляд і зацьверджаньне бюджэту на 1925-26 г.

Бюджэт ёсьць падлік сродкаў, якія наступаюць у распараджэньне дзяржавы, і генэральны плян разьмераваньня іх адпаведна задачам і патрабам сацыялістычнага будаўніцтва.

Бюджэт бягучага году, у зьвязку з асаблівасьцямі нашата гаспадарчага станавішча, калі мы заканчваем перыяд адбудовы ва ўсіх галоўнейшых галінах народнай гаспадаркі і стамі пераходна-неабходнасьцю дэляшага разьвіцця іх, мае асаблівае значэньне.

Па-першае, бюджэт на 1925-26 год мае найбольш адказ на пытаньне аб тым, што НЭП—не адступленьне, а наступленьне. XIV зьезд УсеКП у адказ на ўсе спробы няправільнай трактовкі НЭП'у даў выразную і нядвусэнсоўную адказу яму, ахарактарызаваўшы НЭП, як «стратэгічны маньўр, які хавае ў сабе элементы адступленьня, рэарганізацыю шэрагу і наступленьне перастроеным фронтам». XIV зьезд сьцьвердзіў, што Савецкі Саюз ідзе наперад што без так званай «даламогі» з боку чужаземнага капіталу і ў няспынай барацьбе з прыватным капіталам у нашай краіне рабочая іліа ў саюзе з асноўнай масай сьлянтства дасягнула першых сурьёзных посьпехаў у сацыялістычным будаўніцтве, што ўнутры народнай гаспадаркі, са ўсёй разнакаляровасьцю складваючых яе частак, рэзка ўзрастае значэньне сацыялістычнай прамысловасьці, дзяржаўнага кааперацыйнага і гвалду, нацыяналізаванага крэдыту іных камандных вышак пралетарскай дзяржавы.

Аб гэтым жа кажуць і лічбы за некалькі гадоў пра бюджэт Саюзу ССР.

Бюджэт выўляўся:

За 1922-23 г. па прыбытку—1332818 тыс. р	па выдатках—13 619 "
За 1923-24 г. па прыбытку—1917415 "	па выдатках—1916775 "
За 1924-25 г. прыбытак і выдаткі былі каля 2500000 тыс. руб.	

Такім чынам мы бачым няўхільна і хуткі рост бюджэту СССР, адпаведна агульнаму росту народнай гаспадаркі. На бягучы 1925-26 год бюджэт у прыбыткавай і выдатковай частцы дасягае амаль што да чатырох мільярд рублёў, інакш кажучы, дае нават у параўнаньні з мінулымі годамі аграмадны скачок ўперад.

Аналіз асноўных лічбаў бюджэту дае вельмі яскравы малюнак таго, як Савецкі Саюз, утварыўшы стамі бездэфіцытны бюджэт—затрымаўшыся, такім чынам, на ваяных пазіцыях яшчэ ў першыя гады НЭП'у—пачаў наступова ўдольніць хвалючому стыхію НЭП'у ў рамках сацыялістычнага пляну, умацаваючы з кожным годам сацыялістычныя элементы гаспадаркі праз накіроўваньне сродкаў дзеля вырашэньня важнейшых эканамічных задач і ўмацаваньне «камандных эканамічных вышак», інакш кажучы, пераходзячы ўсё больш рашуча ў наступленьне.


Другое, бюджэт на 1925-26 год мае раз рашуча ставіць пытаньне аб тым, што сацыялістычнае будаўніцтва вымагае асабліва пільнага і дасканальнага ўчоту сродкаў і найвялікшай плянавасьці ў працы, без чаго «і надалей магчымы нечымананый прашчоты», а разам з гэтым і ліхарадачныя патрасеньні ўсяго гаспадарчага арганізму Савецкага Саюзу. Той, хто бярэ блізка ўдзел у працы па складаньню і выкананьню бюджэту, ведае, колькі дзяжніх мінут прышлося перажыць у сьветлым годзе ў зьвязку з «нечаканым» вынікшым прашчотам ў хлебна-фуражым баянсе, а ў сувязі з гэтым і са скарачэньнямі некалькі раз прыбытковых і выдатковых каштарысаў. Такія прашчоты выклікаюць аграмаднае паялічэньне бескарнасных выдаткаў, зьвязаных з разьвіццём і неадкладнымі скарачэньнем работ, разьлічаных на паялічэньне сродкаў па бюджэту. У той жа час, і гэ-

та асабліва важна, такіх прашчоты ствараюць хістаньне ў працы, падрываюць аўтарытэт савецкай улады, разьвіваюць «рваціі настроі», а гэта яшчэ больш паялічэвае выклікаемля імі патрасеньні ва ўсёй народнай гаспадарцы.

Усё гэта настолькі важна, што пры рашчотах ніякім чынам нельга прызнаць сурьёзнымі апраўданьні, абгрунтаваньня на тым, што пры складаньні пляну «сільнакі плян» робіць напярэ-

Адгэтуль вынікаюць дзьве задачы. Першая—заснаваньне рэзэрваў дзеля эканамічнага маньўраваньня. Бюджэт трэба скласьці і зацьвердзіць так, каб у савецкай дзяржаве быў невялікі запас на ўсякі непрадбачаны выпадак. Адсутнасьць такога запаса ставіць сацыялістычнае будаўніцтва ў залежнасьць ад цэлага шэрагу выпадковасьцяў, а гэта зусім недапушчальна.

Другая—вырашэньне задачы па



і ў дзяржаўн. пляне. «Сільнакі плян» ёсьць сьлянская стыхія. Дзяржаўны плян—сацыялістычны розум, які павінен у першую чаргу падлічыць усе магчымыя сьляны гаспадаркі, а таюсама сільнакі тамі плян сацыялістычнага будаўніцтва, які пачинае ў сацыялістычнаму стыхію плянаваму сацыялістычнаму началу. Калі ж гэтага няма, дык няма і асноўнага ў працы—няма ўпэўненасьці ў перамоце на важнейшым фронце, фронце ўзьякі сацыялістычных элементаў нашай гаспадаркі з сьлянскай гаспадаркай.

XIV зьезд УсеКП даў дырэктыву «узмяніць кіраўніцтва працай гаспадарчых нэрнаматаў і пільна сачыць за тым, каб такіх памылак надалей ня было».

І-я сесія ЦВК СССР павінна будзе ўзяць усё гэта на ўвагу і асаблівую ўвагу зьвярнуць на дасканальнае вывучэньне прыбыткавай часткі бюджэту. Лепш зрабіць больш асьцярожныя падрахункі ў прыбыткавай частцы бюджэту, прыстасаваныя адпаведна ёй падрахункі па выдатковаму каштарысу. Рабочая кляса і сьлянтства зраўняюць і ўдалку падтрымаюць у гэтай працы свой урад, нават у тым выпадку, калі гэта асьцярожнасьць крыху затрымае тэмп і скароціць пляны разьвіцця нашата гаспадарчага будаўніцтва. Лепш ісьці памалу, але напэўна.

Па трэціе, бюджэт на 1925-26 год павінен будзе прадугледзіць такоама адну з важнейшых дырэктыву XIV зьезду УсеКП у галіне эканамічнай палітыкі: «забесьпечыць за СССР эканамічную самастойнасьць, ахоўваючую СССР ад ператварэньня яго ў прыдатак усьветнай капіталістычнай гаспадаркі; дзеля гэтага трэба трымаць нурэ на індустрыялізацыі краіны, на разьвой выработ сродкаў выработу і на заснаваньне рэзэрваў дзеля эканамічнага маньўраваньня».

Індустрыялізацыі краіны.

Вырашэньне гэтай задачы вымагае з боку рабочай клясы і сьлянтства яснага ўраўменьня значэньня яе для Савецкага Саюзу. Вырашаючы гэту задачу, мы разам з гэтым вырашаем пытаньне аб узаемаадносінках паміж прамысловасьцю і сельскай гаспадаркай, адказваем на пытаньне, «што мы лічым грунтоўнай штырхаючай сілай у народнай гаспадарцы—прамысловасьць ці сельскую гаспадарку. Для сёі гэта пытаньне стане ў межах большага ці моншага одуску сродкаў па бюджэту на разьвой прамысловасьці.

XIV зьезд УсеКП сказаў: «Дзяржаўная сацыялістычная прамысловасьць усё больш становіцца авангардам народнай гаспадаркі, які вядзе за сабой народную гаспадарку ўдалку».

З гэтай прычыны было памылкова ставіць пытаньне так, як яго ў свой час ставілі ў царскай Расеі. Шмат было прыліваў таго погляду, што разьвой прамысловасьці ў Расеі разьбурае страну і што ўрад павінен усімі спосабамі падтрымаваць у першую чаргу сельскую гаспадарку, як грунт гаспадарчага дабрабыту дзяржавы. Такія спрэчкі, між іншым, былі пры абмеркаваньні пытаньня аб праводзі Сібірскай чыгункі. Народнікі казалі, што чыгунка разьрушыць сьлянтства, што няма дзеля чаго праводзіць чыгунку, бо ня будзе чаго па ёй ваяць. Трэба падтрымаць што ваяць, гэта значыць дамагчы перш за ўсё разьвіцця сельскай гаспадаркі. Намылковасьць гэтага погляду вывясілася вельмі хутка. Аказалася, што навова праведзеныя чыгунка моцна штырханула разьвіцця сельскай гаспадаркі ў Сібіры, так што сама чыгунка не магла сваячасова праводзіць лішкаў сельска-гаспадарчых прадуктаў.

Адгэтуль вынікае, што спрэчкі на-конт дырэктывы XIV зьезду аб ролі прамысловасьці і задачы яе разь-

былі б памылкай. Сёія павінна рагледзіць бюджэт у такім ухілам, каб на ўмацаваньне прамысловасьці былі вылучаныя як магчыма большыя сродкі.

У шчыльнай сувязі з бюджэтам ваюгу, а ня толькі сьветляга году, знаходзяцца падлягаючыя разьгляду сёі пытаньні аб адзіным сельска-гаспадарчым падатку і мяцовых фінансах.

Шырокія гушчы сьлянтства пільна сочаць за ходам пытаньня аб адзіным сельска-гаспадарчым падатку і са сваёй боку выўляюць вялікую актыўнасьць, каб выйсьці найбольш правільнае вырашэньне гэтага пытаньня.

Бясспрэчнымі ў гэтым пытаньні зьяўляюцца два палажэньні: першае—адзіны падатак павінен быць адзіным для ўсяго Саюзу, а другое—падатак павінен выплачвацца ў залежнасьці ад прыбытковасьці гаспадаркі.

На шырокіх сьляносіх сходах, дзе гэта пытаньне ставілася ў парадку вывучэньня, гэтыя абодва палажэньні ніякіх спрэчак ня выклікалі, наадварот—сустрэкалі агульнае адабрэньне.

Трунасьць пытаньня ў тым, каб усталяваць правільную сыстэму ўчоту аб'ектаў ападаткаваньня, выходзячы з неабходнасьці, з аднаго боку, найбольш «справядліва» вызначыць падатак на кожную гаспадарку, а з другога боку—прадугледзіць неабходнасьць падштурхваньня сельскіх гаспадарак да інтэнсіфікацыі іх.

Сёія, маючы валежны вопыт, зможа вырашыць гэта пытаньне адпаведна вымаганьням усеабавага дасканальнага ўчоту прыбытковасьці гаспадарак. Гэта адпавядае інтарсам самога сьлянтства, робячы падатак найбольш «справядлівым» і забесьпечваючы ў той-жа час дзяржаве паялічэньне гэтай часткі прыбытку па бюджэту ў залежнасьці ад росту матэрыяльнай моцы сьлянтства.

Палажэньне аб мяцовых фінансах, якое стаіць у парадку дню сёі, мае св-ёй мэтай забесьпечыць Савецкаму Саюзу складаньне і выкананьне бюджэту пры дапамоце мяцовых органаў улады. Зраўняла, што тут ні ў якой меры ня можа паўстаць пытаньне аб якім-колічы супроцьпастаўленьні дзяржаўных і мяцовых фінансаў. Савецкі Саюз—адзіная дзяржава. Адзінаства дзяржавы перш за ўсё ажыццяўляецца праз адзіны дзяржаўны бюджэт. Значыцца, у Савецкім Саюзе павінен быць адзін агульны бюджэт, гэта азначае, усё яго часткі павінны быць у поўнай адпаведнасьці адзін аднаго. Мэта палажэньня аб мяцовых фінансах гэтая, каб, ахоўваючы адзіны бюджэт Саюзу ССР у сэнсе ўчоту і правільнага разьмераваньня сродкаў, вырава вызначыць і падтрымаць правы мяцовых органаў улады ў пытаньнях унутранага перамеркаваньня сродкаў дзеля найбольш прадукцыйнага гаспадарчага скарыстаньня іх і найбольш пгаднага маньўраваньня.

На II-ой сесіі ЦВК СССР будзе слухацца доклад ураду Украінскай ССР.

Савецкая Ўкраіна пасля РСФСР—найбольш магутная частка СССР. Гэта дае магчымасьць Украіне найбольш поўна разьвіваць працу гаспадарчага і культурнага сацыялістычнага будаўніцтва. За мінулыя гады мы бачым на Украіне аграмадны дасягненьні ва ўсіх галінах працы, асабліва выдатныя ў галіне разьвіцця нацыянальнай культуры. У той жа час і на Украіне, такоама, як і ў іншых частках Савецкага Саюзу, ёсьць шэраг невырашаных задач і са ўсёй сілай дагудца страшыня зруйнаваньні,

якія зьяўляюцца спадчынай імперыялістычнай і грамадзянскай ваяны.

Савецкая Ўкраіна моцная і мае поўны грунт свайго дэляшага разьвіцця не таму, што яна—невадзёная і па канстытуцыі мае права сваёадна выйсьці в Саюзе, як і ўсе іншыя савецкія рэспублікі, а таму, што яна ўваходзіць у Саюз ССР, як неразлучная частка яго, як частка пэлага Саюзу ССР—адзінай і найбольш магутнай гарантыя непарушнасьці суверэных правоў усіх саюзных рэспублік.

У парадку дню амаль што ўсіх ранейшых сесіяў ЦВК СССР былі канстытуцыйныя пытаньні. Гэта зусім зраўняла. Савецкі Саюз—новая дзяржава ня толькі па форме, але і па сваёй істоце. Яна ня можа ўлажыцца ў тыя прававыя нормы, якія вынікі з адносінаў прыватнай уласнасьці і олужылі прававымі нормамаі буржуазнай дзяржавы. Новыя мэты савецкай дзяржавы новае савецкае ўраўменьне дзяржаўнасьці ўршыце, пабудова савецкай дзяржавы, як «дыктатуры пралетарыату, абгрунтаванай на тым, што «сільнакі беднота і перш за ўсё батракі зьяўляюцца апаратам пралетарыату ў ваяны, а сьрадняя сься і павінен быць яго ішчыльным саюзьнікам»,—усё гэта настойна вымагае выпрадоўкі новых прававых нормаў. І мы бачым, як паступова, пачынаючы ад зацьверджаньня самых агульных прынцыпаў пабудовы Савецкага Саюзу праз прыняцьце канстытуцыі, Савецкі Саюз на сваіх зьездах і сесіях ЦВК робіць усё больш выраўняным законодаўства, імкнучыся растлумачыць найбольш поўна і ўсеабакова законодаўства агульнасаюзнага значэньня і найбольш выраўна вызначыць кампэтэцыю саюжных рэспублік у справе законодаўства.

На гэтай сесіі будзе разьглядацца «Асновы крмінальнага законодаўства Саюзу ССР і саюжных рэспублік».

На ўсіх сесіях ЦВК СССР ставіцца разгляд законаў, прынятых Прэзыдыумам ЦВК у працягу часу паміж сесіямі і падлягаючых зацьверджаньню сёі. На II-ой сесіі гэты пункт парадку дню такоама ёсьць.

Хоць гэты пункт звычайна не выклікае асаблівых дыскусіяў, і прапаноуемы Прэзыдыуму ЦВК на памятуемы пытаньні аднагалосна зацьверджаюцца, аднак, гэта не таму, што так вымагае форма—і больш нічога. Прэзыдыум ЦВК у часе паміж сесіямі мае права рабіць любую пастанову, падаючы найбольш важнае з іх на зацьверджаньне сёі ЦВК, якая можа любое пытаньне разгледзіць па сутнасьці і або зацьвердзіць, або амяніць, або зусім адмяніць пастанову Прэзыдыуму.

Парадак разьгляду і прыняцьця ўсіх рашэньняў сёі па палатах—у Савецкі Нацыянальнасьцаў і Саюжных Савецкіх выклікае самую магчымасьць фармальнага падыходу да разьгляду пытаньняў. Тым больш выключана магчымасьць фармальнага разьгляду пытаньняў, зацьверджаных Прэзыдыумам ЦВК у працягу часу паміж сесіямі, бо кожнае з гэтых рашэньняў, набыўшы ўжо моц закону на мясцо, правяраецца з таго боку, наколькі гэты закон адпавядае інтарсам як Саюзу ССР, так і інтарсам паасобных яго частак.

Дзеля гэтага кожны недачот у такіх рашэньнях павінен выклікаць да себе вагада абдуманьня адмоўна адносіны. На гэты раз можна наперад сказаць, што ўсе законы, прынятыя ў працягу часу паміж I-й і II-й сесіямі і падлягаючыя зацьверджаньню II-ой сесіі, пільна вывучаюцца, і патрэбныя напярэды, калі яны прапаўды пападаюцца, будучы зроблены.

А. Чарвякоў.



Аб працы сярод сялян. Карыстацца трэба беларускай мовай. (Гарадоцкі раён, Віцебшчына.)

Кожны селянін у прыяжджэнні на працу ў гэты час года шукае "свайго", т. з. блізкага таварыша да сялян. Трэба азначыць, што селяне ў сваіх дачыненнях да гэтага часу памыляюцца. Як жа яны здагадваюцца — "Свой гэты таварыш, ці не? Першым чынам, па адносінах да сялянства, а таксама і па яго разуме.

З свайго боку, як жыхар вёскі і працаўнікі сярод сялян, лічу, што толькі з увадзеным беларускай мовай будзе магчыма блізка падыходзіць да сялянства і добра працаваць сярод яго. Тут таксама вывад адзін, што дзесяць праўдлівага падыходу да сялянства, нагляданна, чым яно дымае і добрай працы неабходна ведаць беларускую мову.

Прамяняў партыю на карову.

(Быхаў, Магілёўшчына.)

У нашым раёне ёсць так званыя Нова-Быхаў, мастэчка.

Цікава, вось адно, што завецца тым Новам, але ж новага ў ім зусім няма. Жывуць у ім пастарому, у сугалосці в палом.

Няма нічога дзіўнага ў тым, што сялянская грамада яшчэ пэмна жыве, бок у бок з папоўскім рэлігіяльным шалам. Вярнуўся, поп і ў сучасны момант дагане ад жыхароў парочкою, падоты, ды і інш. спады за сваю працу. Гэта вядома кожнаму і пагатаму ня вельмі цікава.

Залоздзі ў галаву гэта папоўскае насьненне і кавыдату КПБ(б) Нікавору Ціткову. Хаця ён ужо і быў жанатым, а аднаго паслужыў у Чырвонай арміі, але ж дасюль быў яшчэ нявясчаным. Скаваў яму дэсць, што калі яны на осяўцаць царкоўнага закону, дык на дасюль дачды нікія пасігі.

Пасігі гэты якраз была карова, а Нікавору в маладой жонкай малако трэба.

Цераз некалькі часу стаіць гэты камуніст у царкве і твар яго аж вясю ад радасці, што на яго ня будзе каблучыцца дэсць ды яшчэ і карову дасюль.

Гэты самы камуніст в папоўскім шлюбом і не падумаў, што прамяняў партыю на карову.

Прайшоў ужо каля двух месяцаў, а Нова Быхаўская лядыка не сказала яму нічога аб гэтым. Пара-б ужо яго мятлой в партыі, а то жыхары сьмяюцца в яго.

Міхась Віхор.

Запмятаць, каб не паўтарыць.

(Ячэйка Шеншыю, Менск.)

Вельмі акуртанай лядыку КПБ фабрык М-шчыю назв чы вьсьга. На глэдзачы на тое, што ўсе добра ведалі аб тым, што шло павінен адзіншыя а 6 гадзіне, да гэтага часу сабралася толькі 50 проц. усіх партыйцаў.

Сход распачаў правадзіць, к каву. Перш на перш уз-ліся за бачучыя справы. Толькі пасля доўгага чакавання, калі большая частка партыйцаў прыйшла — сход заслухаў справаздачу бюро. Нездалева была справаздача на 3 част-кі: агульная праца бюро, п-лтасветы і жаночыя праца. Справаздачу р бі і тры часткі і гэта вельмі ажыццэ срод.

Слухалі в увагай. У абмен думак партыйны адзначалі, што а пратэколам паслядзень-ў бюро шло з партыйцаў згнем ня быў, бо ня адчыненыя сходы і ня чыталі, а зачыненыя было вельмі мала.

Бюро нічога не арабіла па вясельшчы, зусім не наладжана сувязь з Чырвонай арміяй.

Далей, із сходы адзначалі, што дасягненні па працягненні сярод партыйцаў не выдаліся. Прычын гэтому шмат. Ня было п-ственных ляды ву-бы, перагрузка і інш.

Перд заключэннем калектывнага дагавору бюро не пастыла на сходы лядыкі даядзі аб становішчы фабрыч, і таму партыйны зусім не магі залюльці беспартыйны адзёжкі на іх п'ятыві.

Новому бюро ўсе гэтыя вельмі трэба запомніць, каб не паўтарыць іх. Кім.

Сяляне на партыйным сходзе.

(Зембінскі раён, Барысаўшчына.)

У вёсцы Чыялі на пасаджэнні Зембінскай лядыкі КПБ(б) была зроблена справаздача аб працы лядыкі за в'імо-вы квартал.

Гаварылася і аб добрых баках працы, яе рост лядыкі ва кошт сялянскіх хлябоў, а яшчэ больш азначалася аб хібах у працы камсамолу, слабая патрабаву выхаванчай працы і аб слабым кіраўніцтвам в боку партыйкай камсамолу. У жытых спрэчках амаль усе прамоўцы закруталі пытаньне, як выхавач в аляковага камсамольца по таваруна, а чыловека справы, добрага прыкладнага гаспадары гёдыцы.

Пасля ўсіх размоў партыйкай былі дадзены дырэктывы ў трох напрамках: прыдаць сельска-гаспадарчы ўхі працы селячоэк, лепш наладзіць выхавачную працу сярод камсамолу і ўмацніць партыйнае кіраўніцтва камсамолу.

На сходзе прысутнічала шмат сялян, у тым ліку шмат жанчын — старых кабет.

Сяляне вельмі здаволены былі сходам. Вось так часта трэба рабіць чутно было ад сялян пасля осканчэння сходу. Я. Б.—м.

Нашы дасягненні і недахваты.

(Пустынская лч. КПБ, Віцебшчына)

У сувязі з прыбышнем у сельскае за-гладзі хаты-чытальні праца нашася лч. у параўнанні з мінулым годам ажыццэ і пастуўся ўперад.

Лч-ка абслугоўвае два сельсаветы. Пустынская і Застапольская. Сабраў у лч. на шмат. Усяго тры запраўдных і пяць кандыдатаў. Быў час, калі яч. была зусім не дасягненні, але зараз гэтага больш няма.

Праца, у малой ступені, але вышэй беспартыйны селянскі актыў. Селянскі актыў прымаеца ў партыю пасля таго як ён прапрацава на працы, якая яму дурчэцца.

За апошнія 3 месяцы падазана 11 заўя аб прыёме ў партыю, сярэд каля знаходзяца 4 камсамольцы і 3 дэлегаткі.

На сходах лядыкі залучаюцца спіравадзічы камуністаў, прыстачных на абраных пасадках і ў розных установах. На справададлач лядыкі ўказаны для баудачы працы.

Партыйны прымяночы актыўны ўдзел у працы секцыяй сельсавету і асобнымі в іх кіруочы.

У сельсавет пры апошніх перавыбарх прайшло 5 партыйцаў і 6 камсамольцаў. Як

можна ўбачыць з вынікаў перабарвання, лч-ка гэты партыйцаў і лядыкі ў цэлым узрос.

Нацыяналку партыі і селянскіх ляды партыйны і камсамольцы добра араумеці. Над кіраўніцтвам насьтэўкай працуе гурток на вывучэнню беларускай мовы.

Сувязь і ўзаемаадносіны з насьтэўкамі добрыя: яны ўцягнуты ў працу. Настаўнікі кіруючы акрамя беларускага яшчэ драматыч-ны гуртком, чытаючы лекцыі ў хаты-чытальні і г. д.

Уся культурнае праца лядыкі згуртавана ў хаты-чытальні, на чале якой стаіць сэкратар лядыкі.

Толькі што скончыла працу школа-перасюкка, якая зараз вэрэгіні аана ў стацынарную школу з заўсёднымі класам слухачоў. Школьным мэтад партыйнай асьветы дае куды больш чым гурткіца.

Жаночы праца праводзіцца выделеным для гэтай мэты партыйцам, які займаюца з дэлегаткамі па існаючай праграме.

Ячэйка доючы кіруе працаў Пустынская лч камсамолу, але ня звярнута амаль што ўвагі Застапольская.

Міхась.

Да арганізацыі акруговага адміністрацыйна-арганізацыйнага апарату.

Тав. Хадкевіч увзяў пытаньне аб арганізацыі акруговага адміністрацыйна-арганізацыйнага апарату). У асьвяжэнь в гэтым Народны Камісарыят Унутраных Спраў атрымаў сем залучэньных наеконт гэтай справы. У кароткіх рысках ваякучэнны складваюцца в наступнага:

1. Старшыні Савету Народных Камісараў БССР т. Адамовіч.

У аснаўнім в праектаў Народнага Камісарыату Унутраных Спраў вгоден. Гэты праект трэба падаць ва ўстаноўленым парадку на абмеркаванне вышэйшых органаў улады, але раней трэба насьладць яго ў акрыканкомы.

2. Старшыні Слудкага акрыканкому т. Ткачова.

Датэльна павнаміўся в праектам Народнага Камісарыату Унутраных Спраў. У прынцепае вгоден в ім. Лічу неабходным арганізацыю адміністрацыйна арганізацыйнага аддзелу.

3. Сэкратарыату ЦВК БССР.

Погляд Народнага Камісарыату Унутраных Спраў, што адміністрацыйна-арганізацыйная праца акрыканкомаў, якую выконваюць праёмлы-умы і сэкратарыяты, не дае станоўчых вынікаў, у агульным верны. Пятальне аб неабходнасці і сваячаснасьці рэарганізацыі зусім насьпела і патрабае св-йго вырашэньня. Усякая рэарганізацыя павінна імкнучца да рэтавгоднасьці, трэба акуртанна выячыць і разьмеркаваць функцыі і абавязкі між адвядзенымі органамі. Сэкратарыяты акрыканкомаў, якія абслугоўваюць праёмлымы і пленумы акрыканкомаў, ня могуць выконваць адміністрацыйную працу. Згодна думкі сэкратарыату ЦВК, рэарганізацыя сэкратарыятаў акрыканкомаў ад адміністрацыйных функцыяў. Гэтыя функцыі павінны выконваць адміністрацыйныя аддзелы, у якія ўвойдуць на прывох пад'аддзелу кіраўніцтва міліцыі і крмынальнага рыску. Арганізацыйныя функцыі, як і раней, трэба павіндуць сэкратарыятам акрыканкомаў.

4. Народнага Камісарыату Рабоча-Сялянскае Інспэцыі БССР.

У аснаўнім в праектам Народнага Камісарыату Унутраных Спраў вгоден, калі рэарганізацыя на выкліча павалічэньня штату ў і праект штату будзе пагоджан в абхватам працы кожнае аругі паасобку. Неабходна падкрэсьліць, што ў праёмлым акрыканкомы павінны застацца толькі функцыі кіраўніцтва акруговымі аддзеламі.

5. Пленуму Барысаўскага акрыканкому.

Пытаньне рэарганізацыі сэкратарыятаў акрыканкомаў насьпела і вьяўляецца зусім сваячасным, бо ровнастайнасьці і няснасьці функцыяў сэкратарыятаў павябляз іх магчымасьці цалкам ахапіць усю працу і система-тычна кіраваць ніжэйшымі органамі. Пленум лічыць неабходным стварыць адміністрацыйныя аддзелы, якія будудь выконваць усе адміністрацыйныя функцыі. Арганізацыйныя функцыі, як і раней, трэба пакінуць сэкратарыятам. Пры іх павінен быць штат інструктароў.

6. Старшыні Мазьрскага акрыканкому т. Мікуліча.

Плян рэарганізацыі абмяркоўваўся на пасаджэнні праёмлым. З праектам рэарганізацыі вгоден, ва выключэньнем праект штату, згодна якой сэкратар акрыканкому павінен кіраваць працаў дэяржаўнае плянанае каміцыі, а адзін в двух інструктароў павінен вьсьці працу на арганізацыйна пад'аддзелу. Першы павінен быць толькі сэкратаром акрыканкому, а арганізацыйны пад'аддзелам павінен кіраваць спецыяльны працаўнік, бо аднаго інструктара для вьсьяду мала.

7. Старшыні і сэкратара Магілёўскага акрыканкому т.т. Дубіны і Кветніка.

Праёмлым акрыканкому лічыць няправільным погляд, што сэкратарыяты акрыканкомаў сабе не апраўдалі і вьсьца працавалі. Існаючы ў акруко адміністрацыйны і арганізацыйны аддзел сабе апраўдаў і вьяўляецца панаю простаю формаў кіраўніцтва. Няма рэарганізацыі сэкратарыяту ў адміністрацыйна-арганізацыйным аддзеле ня трэба рабіць, бо сэкратарыят цалкам спраўляецца в працаў.

Што казаў VII зьезд Усес. ЛКСМ аб працы сярод нацыянальнасьці.

VII усесаюны зьезд Усес.ЛКСМ аддаў належную ўвагу пытаньням працы сярод нацыянальнасьці, у прыватнасьці, пытаньням працы нацыянальных меншасцаў. У даслэдэ тав Мільчакова гэта праца аднаваецца, як така, у каторай наша арганізацыя мае поўны дасягненні. У рэалізацыях вьведу па чарговым задачах саюзнага будаўніцтва і па працы ў вьсцы гаворыцца аб неабходнасці і далей разьвіваць і пашыраць працу.

У гэтай працы можна выначыць наступныя чарговыя задачы:

Першы.—Канчаткова ажыць в практыці саюзнай працы тую вьяву, якую тава Мільчакоў у сваім дакладзе ахарактэрызаваў «вляікдэяржаўнай няўважлівасьцю» да працы сярод нацыянальнай моладзі.

Такая няўважлівасьць вьяўляецца ў практыці саюзнай працы, як нежаданьне раўнянуд асаблівым арганізаваную дэянасьцю в асаблівым і чулым падыходам у працы сярод нацыянальных моладзі. Гэта няўважлівасьць вьяўляецца холь-бы ў тым вьяце, што цэлы рад нашых арганізацый не прызае патрэбы ў такой працы і думаючы, што даволі в'арганізаваць і паставіць працу сярод нацыянальнай большасьці, а «меншасьцю»—пацягаецца сама сабою за большасьцю.

Наш саюз вынайшоў правільныя шляхі; пры дапамове іх мы івашацянальную моладзь уваваем і прыцягваем на наш бок. Гэта—поўны і беспераходны перавод працы на родную мову, утварэньне нацыянальных ачэск, якія вядудь усю выхавачную працу на роднай мове і, урэшце, забота аб

утварэньні і вьлчэньні м цыага і праводнаго слою нацыянальнага актыва в каранной моладзі, як неабходнай умовы для правядзеньня ў жыцьці двух першых мараэрысьтваў.

VII зьезд падкрэсьліў гэтыя мараэрысьтвы, готу асноўную лінію нашага саюву і даручыў кіруючым арганізацыям в неаслабай увагай кляпаціцца аб далейшым разьвіцьці і правядзеньні паказанай лініі.

Другая задача—далейшага ўмацаваньня росту нашай арганізацыі ў масах нацыянальнай моладзі, вэдача пашырэньня ўдзельна камсамолу ў самых перахрыск масах моладзі нацыянальных меншасцаў.

Рост нашай арганізацыі аз разухан моладзі нацыянальных меншасцаў і дэе цішой, чым аз разухан расейскай моладзі. Гэта адбываецца не таму, што нацыянальнае моладзе ня хоча ўвайсьці ці аддэсіцца вяржа да Усес.ЛКСМ. Гэта адбываецца в гэтых прычынах, што наша арганізацыя менш прадуе сярод паказанай моладзі.

Пры гэтым у нацыянальнай вьсцы Усес.ЛКСМ мае канурэнтаў у асобе нацыяналістычных і некамуністычных арганізацый, якія таксама вьдуць «барацьбу за моладзь», барацьбу, аб якой гаворыцца ў рэзалюцыі XIV-га партыйнага зьядлу. Менавіта тут, на гэтым вучастку нашай працы, вьдэцца чыаібольш упартай барацьба і ўласна тут, на гэтым вучастку нашага агульнага камсамольскага фронту, наша арганізацыя ў большасьці выпадакў бывае няабодей слаба, што належаць падрахоўваць. Няма чаго гаварыць аб тым, што камсамол в барацьбы ва мо-

сьцё дасягненні. Максимальна-эканомія сырпу можа наладзіцца толькі пры палепшаньні абсталяваньня нашых прадпрыемстваў.

Адзёвая галіна, дзе ня відаць магчымасьці в'эканоміць выдаткі, гэта—транспорт. Вядома, што чыгуначны тарыф мае тэндэнцыю павялічыцца. У звязку з недахватам вагонаў вьтрымаецца перавозка сырпу і ф'брыка-таў. Быў выпадак, калі патрэбны нам хімічны матар'ял даяваўся пасладць в Ленінграду багажом. На заводах Лебелу валажаўся значны лік гатавага матар'ялу, якога нельга была пасладць па назначэньню в прычыны адсутнасьці вагонаў. Такія-ж выпадкі наглядваюцца ў мэтал'б'аравочнай і шняльнай прамысловасьці.

Унутрызаводкі транспорт у нас яшчэ не механізаваць, каб і тут можна было дасягнуць эканоміі.

Надыходзячыя механізацыя ўнутрызаводскага транспорту бясспрэчна дасюль добрыя вынікі для эканоміі.

У асьвяжэнь в поўнай нагруквай усіх прадпрыемстваў і поўным выкарыстоўваньнем аснаўнага капіталу, прастой вартатаў можа вьявіцца толькі пры ведахваце сырпу, або пры патрэбе рамонтну. У іншым выпадку прастой мо-гуць быць толькі пры прагулах рабочых або па віне адміністрацыі.

Каб в'іпшыць прастой па віне адміністрацыі, яшчэ ў мінулым годзе были ўжыты меры, якія далі добрыя вынікі, далі летась прастой вартатаў складалі 1,8 проц, дык сьлёта, у аьдзёнаг, гэта лічба зьявілася да 0,6 процантаў.

Абслугоўваючы персонал беларускай прамысловасьці складае 6 проц. агульнага ліку ўсіх рабочых. Далейшае скарачэньне штатаў і непрадукцыйных выдаткаў Эканомія апау і сьраваны. Транспорт. Прастой вартатаў даяваць да 0,6 проц.

З году ў год, в месяца ў месяц лік абслугоўвачага складу ў беларускай прамысловасьці значна скарачаецца. У той час, як у 1923-24 аперэпійным годзе лік олужачых у адносінах да агульнае масы рабочых складала 18 проц.—зараз ён дае менш 6 проц.

ВСНГБ впрапанавалі усім трэстам і ўправам заводаў асьласці каштарысы на 3 і 4 кварталы на ўтрыманьне апарату, каб можна было правэрыць і скараціць неатарэбны выдаткі. Адначасна трэсты пераглядаюць штаты апаратаў ураду. Пра поўныя вынікі гэтае працы кажаць яшчэ нельга, але, водгуд некаторыя пастарэньні ведаць, відаць, што ўжо ёсць некаторы посьпех у эканоміі па гэтых выдатках.

Нельга таксама досканьна выячыць, якую лічку складуюць непрадукцыйныя выдаткі.

Не вважамы на тое, што ў 1924 25 годзе были скарачаны выдаткі, зараз катэгорычна загадана трэстам даявсьці гэтыя выдаткі да мінімуму.

Зразумела, што рацыянальнае выкарыстоўваньне апау і сырпу дасюль значную эканомію сродкаў. Выважаюць ражым патрэбнага ліку апау на прадпрыемствах. За эканомнае ўжываньне апау будучь выдаваць нагародны рабочым. Самай галоўнай прычынай, якая перашкаджае эканоміі апау, вьяўляецца адсутнасьць на многіх фабрыках прыбораў для кантролю ўжываньня апау. Загадана усім ф'брыкам і заводам набыць тавя прыборы, шчэ з магчымасьцю ажыццэвляць эканомію апау.

Некаторыя вынікі дала таксама барацьба за зьменшаньне процанту на годовага сырпу. Баялісь в 1925 год сьведчаць, што ў гэтай галіне ў нас

\*) «Сав. Беларусь», № 20, за 28-га сакавіка.



Задачи войсково-навуковага вобшчства.

Надаўна закончыўся першы ўсеа...

У мінулым войсково-навуковае воб...

Задачи войсково-навуковага вобш...

Акрамя гэтай задачы, ня менш важ...

Па думцы зьезд войсково-навуко...

1. Разортваньне сярэд шпрыхі...

2. Усильне арганізацыйнага ўро...

3. У пераходзе кіруючых ворганаў...

Робота войсково-навуковага вобш...

Адна з галоўных форм работы, праз...

У некаторых палках гэтыя нарады...

Да нарад адоргаў і камсамольска...

Больш увагі камсамольскай групе.

Адна з галоўных задач, стаячых п...

Наколькі моцна будзе ротная кам...

У сваёй практыцы партыйна ачэй...

У часы гэтых справаў партыя...

Акрамя парт. ачэйкі на камса...

Апошняя заповедзь.

(Мескі вайсковы шпіталь).

Самыя цяжкія хворыя, большаю...

Была зроблена апэрацыя... З боку...

Вечар. Піха ў палеце. Толькі час...

І раптам... ціну палаты нарушыў...

Хворыя на стараракіцы. Голас на...

Прыпадзіўшыся па дошку з хвара...

Напрывечва гучныя словы палакліва...

«Дарагія таварышы... пачаў Зотаў...

Там, на мяжы засталіся таварышы...

Памятайце і вы, таварышы, аб наш...

А я ляжу і думаю, колькі треба...

Ваенізацыя ВУЗ'аў.

(Беларуская Дзяржаўная Сельска-

Вось уж праходзіць некалькі тыд...

Ня з боку студэнтаў, так і з боку...

На першы погляд здавалася, што...

Гэтыя адносіны да ваенізацыі ў...

Заняткі ідуць, студэнты наведва...

Студюр.

Грамадзкія работы ў гарадох БССР на 1925-26 год.

Дзіржаўны БССР зацьвердзіў наступны...

Па г. Менску.

- а) Сквер на Юбілейнай пл.—на суму...

Па Віцебску.

- а) Даклічэньне работ на плячах 24-25 г.г.

Па г. Мінску.

- а) Закачэньне разборкі каменнага дому...

Па Бабруйску.

- а) Забрукаваньне і перабрукаваньне вул.

Па Барысаў.

- а) Рамонт шляху Барысаў—Замосца ў Ухалоду

Па Слуцку.

- а) Прывядзеньне ў парадак базарнай плячкі

Досьлед быту і санітарнага становішча вёскі.

(Па вестках Народнага Камісарыату Ахова Здароўя).

Table with 2 columns: Category and Percentage. Rows include: 2 дзес. —62 проц., 4 да 6 дзес. —32, 6 да 10 —4, 10 да 15 —1.

20 проц. сялян ня маюць зусім гарадоў...

Архіўнае будаўніцтва.

Саўнарком Беларусі адпусьціў належны...

шукуючы свайго шэсьць гадоў таму кама...

АБВЕСТКІ

прымаюцца ў каторы газэты «Саведкай Беларусі» Менск, Савецкая вул., 63, тэлефон № 424.

КРАЯЗНАЎСТВА.

Сувяз з Ленінградом.

Беларускі-навукова-дасьледчы гурток пры Ленінградскім Дзяржаўным Унівэрсытэце зьвязнуўся да ЦБ краязнаўства пры Інбелкульту...

У Магілёўскім краязнаўчым таварыстве.

Магілёўскае краязнаўчае акруговае т-ва наставіла зрабіць наступныя даклады: „Эканоміка Магілёўшчыны“...

Арганізацыя польскай сэцыі

Пры Магілёўскім акруговым краязнаўчым т-ве ўхвалена арганізаваць польскую сэцыю. Арганізацыя сэцыі, якая павінна быць утворана да 15 сакавіка...

Дасьледаваньне тэхнікі сельскай гаспадаркі.

ЦБ краязнаўства разаслала каля 100 акеда для вывучэньня тэхнікі сельскай гаспадаркі. Да гэтага часу атрымана ўжо 1 анкета...

Зьбіраньне слоўнікавага матэрыялу.

Настаўнік Аспівоўскай сям'ёходкі т. Нямцоў А. сабраў 1150 слоў, якія здыты ў слоўніковую камісію Інбелкульту.

ЭЛЕКТРЫФІКАЦЫЯ.

Абсталяваньне электрастанцыі ў Менску. За час з 1-га красавіка 1925 году да 1-га красавіка сёлета года на Менскай электрастанцыі зроблена шмат абсталяваньняў...

Магутнасьць электрастанцыі.

Магутнасьць Менскай электрастанцыі характарызуецца гэтакім лічбам: у 1913 годзе магутнасьць дасягала 800 кіляват, у 1924-25 г. г.—1600 кіляват і ў 1925-26 г. г.—2160 кіл.

Будуўніцтва ў Менску.

У працягу будаўнічага сезону сёлета года аддзел Камун. Гаспад. мае будаваць у Менску 1500 кв. саж. жылой плошчы...

Гаспадарка БССР.

Будаўнічая праграма Шылотрасту. Прэзыдым ВСНГ зацьвердзіў будаўнічую праграму Шылотрасту на 1925-26 г. у суме 368 860 руб. У гэту суму ўваходзіць расхад у 111.658 руб. на лабудовыя сыстэмы „Гоббе“...

Льготы на страхаваньне ад агню прадпрыемстваў ВСНГ.

Прэзыдым ВСНГ парухнуў пытаньне перада Дзяржаўным Страхаваньнем аб тым, каб для прамісловых прадпрыемстваў ВСНГ дэваліла льготы ў страхаваньні ад агню, бо прадпрыемствы абсталявалі ў сьпе агагасіцелі і пажарныя дружны.

Аналіз вады да піцьця.

Акруговы Аддзел Аховы Здраў'я паставіў, каб сыстэматычна адзін раз у тыдзень рабіўся аналіз вады з калодзежаў выправаднай станцыі. Аналізы будзе рабіць Патэраўскі Інстытут.

У Эканамічнай Нарядзе БССР.

Палешаньне якасьці прадукцыі прамісловасьці ВСНГ.

Заслухаўшы доклад камісіі ВСНГ па палешаньню якасьці прадукцыі прамісловасьці, Эканамічная Нарыда паставіла:

- а) арганізаваць лабараторную праверку якасьці прадукцыі сырых і дапаможных матэрыялаў, так і праверку гатовай прадукцыі; б) вывучыць адпаведнасьць кваліфікацыі рабочай сілы да працэсу вытворчасьці і ўзьняць пытаньне аб падрыхтоўцы кваліфікаванай рабочай сілы...

ХРОНІКА.

У Белсельбанку.

Белсельбанк наменіў у сьветлым годзе павышыць шэрагу сэгку крэдытных т-ваў да 200. Раён абслугоўваньня т-вам устанавіў яшчэ ў 1500-2.000 двароў.

Культурьяды.

ЦП саюзу металістаў паставіла набыць адзін пай, з другога паўгоддзя сёлета года, каб стаць павінкам таварыства „Радакц.-Выдав. Адз.“ ЦПСБ.

Мануфактура для вёскі.

Белар. Канцэр. Саюз арабіў дагавор з Заходнім аддзяленьнем Тэкстыльнага Трэсту СССР на дадатковы водпуск са складу апашняга ў Менсу 2 в'ягоў мануфактуры для Беларускай вёскі.


Загатоўка лёну.

Згодна вестак Нар. Кам. Унутр. Гандлю, загатоўка лёну па БССР за мінулыя тры месяцы даў 248 000 пуд. (86,1 проц плянавага заданьня).

Шахматы № 65 10/IV 1926 г.

Пад редакцыяй А. Каспэрскага.

Этюд І. Хашэн (Прага) з кнігі 150 этюдаў Платона.



Бел. Кр е5, С f4 п с5.

Чорн. Кр h8, С h7, пп а3, а5, f5

Белія пачынаюць і вытрываюць.

Партыя іграла ў Воршы ў шахматым матчы між ігракамі Воршы і студэнтамі Сельска-Гаспадарчай Акадэміі ў Горках 21-III 1926 г.

Бел. Даоркія Б.—Горкі, чорн. Фэльдман—Воршы.

- 1. Kg 1) h3 K b8-c6? леей Kg 8-f6. 2. d2-d4! d7-d5. 3. e2-e3 Cc8-g4. 4. C f1-e2 e7-e6. 5. a2.a3 Kg8-f6. 6. Kb1-d2. Cf8-e7. 7. c2-c4. 0-0. 8. 0-0. a7-a6. 9. b2-b4. Kc6-a7. 10. Sc1-b2. b7-b5. 11. c4 c5? леей было c4:d5 і потым La1-c1. 11. Ka7-c6. 12. Kf3-e5. Kc6-e5. 13. d4-e5 Cg4-e2. 14. Fd1:e2 Kf8-e7. 15. f2 f4 c7-c6. 16. Fe2 g4. Fd8 e8. 17. Kd2 b3 f7-f5. 18. Fg4 g3. Ff8-g7. 19. Kf3-d4. Kd7-f8. 20. h2-h4. a6-a5. 21. h4-h5. a5-b4. 22. a3:b4 La8-a1. 23. Lf1:a1 Ce7 d8. 24 La1-a8. Lf7-c7. 25. Fg3-f3. Fe8-d7. 26. Ff3 e2. Lc7 c8. 27. La8:c8. Fd7:c8. 28. g2-g4. Fc8-d7. 29. Fe2-g2. Cd8-c7. 30. g4:f5!

e6:f5. 31. e5:e6! Kf8-e6. 32. Kd4:e6. Fd7-f7. 33. Fg2:g7+! Ff7:g6+ 34. Ke6:g7. Kpg8-f7. 35. Kg7:f5 і белія выйгралі.

Хроніка.

Воршы 20 і 21-III тут адбыўся матчы на 8 дошках між гуртком студэнтаў С.-Г. Акадэміі ў Горках і ігракамі Воршы.

Table with chess results: Горкі, Бел., Чорн., Воршы, Бел., Чорн. Results for Дворкія, Палякоў, Райко, Патровіч, Паругуд-Паругудскі, Пакарскі, Лаўрык, Редакоўскі.

Рэзультат матчы ў поўны студэнтаў +12 -2=2II

Барысьы.

У Цэнтральным рабочым клубе 1-IV А. Каспэрскі гуляў адначасова ў шахматы 29 парт. і ў шашы 11 парт. усюго 40 парт. рэзультат у шахматы +24-4=1 і ў шашы +3-3=5. Там-жа 3-IV адначасова гуляў у шахматы 23 парты рэзультат +19-1=3. 2-IV у гуртку раісваю у А. Каспэрска (гуляў адначасова ў шахматы 15 парты, усё выйграў).

Менск. У Бел. Дзярж. Унівэрсыт. пачаўся шахматы турнір-чэмпіятат унівэрсытэту.

Дрэзьдэн. 3-IV пач. ўсі Міжнародны шахматы турнір прымаюць удзел: Алехін, Німцовіч, Рубінштэйн, Тартаковер, Іонэр, Гольцаўзен, Бломх, Штайнэр, Етс і Зэмш.

Пасьля 3-га тугу выйгралі: Рубінштэйн +3, Алехін, Німцовіч +2 1/2, Тартаковер +1 1/2 і 1 неаконч. Гольцаўзен +1 1/2.

Апавяшчэньні.

Сьняня, 11 красавіка, а 6-ай галз. увечары ў Даме Асьветы абудзешца пасаджэньне выхав. бюро шэф. таварыства Прац. Асьветы. Запашаюцца сябры таварыства, саюзу і настаўніцтва.

Сьняня, 11 красавіка, а 6-ай галз. увечары ў Ібелкульту абудзешца сход літаратурна мовазнаўча сэкцыі. На павестьмі: „Спрачэньня пытаньні Беларускага прапісьчы“. Прысутасьць усіх сяброў сэкцыі абавязкова. Запашаюцца займаўленьня асобы.

Адказны редактар М. КУДЗЕЛЬКА.

ГЭАТР-КІНО

Theater and cinema advertisements for 'ТЭАТР' and 'Кіно „Красная Звезда“'. Includes titles like 'НОЕЎ КАУЧЭГ', 'ШАМЯКІН СУД', 'Сюркуф', 'ЗАКОНЫ МОРЯ'.

Advertisement for 'Усім! Усім! Усім!' featuring 'МАЛАДНЯК' and 'БЕЛПАЙТОРГ'.

Advertisement for 'БЕЛПАЙТОРГ' with details about share capital, registration, and contact information.

Advertisement for 'Прэйс-куррант' (Bell Sel'skiy) listing various goods and prices.

ВЫШАЎ З ДРУКУ, РАССЫЛАЕЦЦА ПАПШЧЫКАМ І ПАСТУПІЎ У ПРОДАЖ № 2 ЧАСОПІСУ ЛІТАРАТУРЫ, ПАЛІТЫКІ, ЭКАНОМІКІ, ГІСТОРЫІ № 2 „ПОЛЫМЯ“

Пад редакцыяй: З. Жылуновіча, Я. Ліманюскага, М. Зарыцкага і М. Акуліка.

ЗЬ МЕСТ:

Ц Гартны—Праводзіны—Апавяданьне; Р. Мурашка—Шлёмка Пернічвік—Апавяданьне; Б. Антоненка-Давыдовіч—Тук-тук—Апавяд.; П. Траус—3 пэзымы «Пытаньне»—Вершы; А. Гурло—Ну, чым павяваць а?, Звон маіх песенькі, зьвіні—Вершы; М. Грамыка—Марынка, Тэтраметр—Вершы; А. Морыка—Падбіты воўк—Вершы; М. Дуброўскі—Песня першая—Верш; І. Герчыкаў—Новы асаблівы дакумант сацыялістычнай праватворчасьці; С. Кадэнібоген—Дыялектычны матэрыялізм і мэханістычны сьветапогляд; А. Каган—Тым, дзе тупца дзваны (Парсія); А. Цьвікевіч—Звоў «Западнае Россия»; Ул. Каліноўскі—Палітычны парты і аб'яднаньні ў сучаснай Польшчы; Д. Васілеўскі—Водгук паўстаньня дэкабрыстаў на Беларусі; З. Жылуновіч—Купчастыя руні (крытычны нарыс); П. Аршнічкаў—Ромен Равлян; В. Сымігельскі—Кароткі нарыс разьвіцьця Беларускай культа асьветы. прапы ў Гомельшчыне з верасьня 1924 г. па 15-XII—25 г.